

Ба 52 659

113
4413



Б⁸

Ф. № 505.

Б д 81

Ба 52659

А. ДУДАР

**І ЗАЛАЦІСЬЦЕЙ
і СТАГАЁВЕЙ**

Го. 20. бб8
44#3



**ВЫДАНЬНЕ Ц.Б. "МАЛАДНЯКА"
МЕНСК — 1926**

8223

八六一

ac
10918

Ба 52659

А Л. Д У Д А Р

І ЗАЛАЦІСЬЦЕЙ
І СТАЛЁВЕЙ

лірика

5 26568
4/4/13
5 2659

Бел. 2005

ВЫДАНЬНЕ ЦБ МАЛАДНЯКА
МЕНСК — 1926

25.04.2009

Галоўлітбел № 19285.

У ліку 2.000 экз.

Менск, 2 друкарня БДВ. № 3392.



DIES IRAE.

МАЛАДНЯКУ.

Ўсё прайшло...
І съледу больш няма—
і мяцежны шлях, і перазвоны...
Скроў тугу, імглістасьць і туман
ўсё прайшло бяз крыўд і без праклёнаў.

Калі трэба—пойдзем на нажы,
сэрца вытачым на жвір, на камень...
Мы жылі,
жывём
і будзем жыць,
бо ў прасторах Заўтра спатыкаем.

Шмат было, шмат будзе перашкод...
Славіоць туманы пуцявіны...
Толькі крок сталёвей—з году ў год,
шлях шырэй—з гадзіны у гадзіну.

Шмат было прастораў і журбы,
шмат імкненіняў—звыклых і нязвыклых..
О, як цяжка съцежкі церабіць
да шляхоў далёкіх і вялікіх!..

Калі трэба згінуць...
Ну, дык што!..
Шмат прайшлі...
Ня шкода і загінуць.
Не павінна змоўкнуць хараство,
будзе воля дружнай і адзінай.

Можа скажуць—
не па сіlam боль,
радасьці і крыўды не па сіlam...
Усё роўна—
чым далей, тым больш,
толькі-б рунь буйней закаласіла.

Знаем—намі пройдзеных пуцін
не забыць, ня зынішчыць, не закрэсьліць...

Ня спыняцца, а далей ісьці
да жыцьця, да радасьці і песні.

26 мая 1926 г.

ДНЯМ НЯ ЗМОЎКНУЦЬ.

Дням ня змоўкнуць, не!
Дням
ня згубіць галавы.
Тым, чый агонь датлеў,
нашай
ня мяць
травы.

Лёскат плугоў і кос,
зуб'яў машынных грызъ
будуць другіх вякоў
вежыць
новую
высь.

Бурай заб'еца кроў,
вылячыць крыўды сінь.
Звонам
конскіх
падкоў
будзе дзень галасіць.

Рвіся,
шалёны галёп
з доўгіх і цяжкіх троп.
Часу ўпартаму ў лоб
золатам коўкім строф!

Толькі ні кроку назад.
Толькі
наперад
і ўвысь...
Дзён такіх
не закілзаць.
Дням ня згубіць галавы!

22-II-26 г.

ТРЫУМФ.

I.

Я ня знаю, што будзе заўтра;
мне сягоньня—апошній мяжой;
дні стаяць сталёвау вартай
паміж будучынай і мной.

Знаю толькі—будзе другое,
заквітнеоць другія дні...
Сённяшніе ўсё, і дарагое
непатрэбным стане другім.

Можа, заўтра будуць съмяяцца,
можа, будуць съмяяцца з поэта...
Зарастуць дарогі рутай-мятай,
зарастуць дарогі белым цветам.

Гэтак кніга—адкрылі і закрылі,
прачыталі—дый зноў на паліцу...
Бачу Будучыну з сінімі крыльлямі,
стану і буду ёй маліцца.



II.

Гаварылі, съмяяліся, плакалі,
гандлявалі душой і целам...

— Хто ня з намі—зацкаваць сабакамі,
ня жыцьцё таму ў съвеце белым.

І ўзялі паяскі і лапці.

І кашулі надзелі зрэбныя...

— Нам цяпер съмяяцца, ня плакаць,
нам нічога болей ня трэба.

І хадзілі другія ў смокінгах,
і курылі тытун заморскі:
а такія ня ўскінуць і вокам
на бязьлітаснасьць і на жорсткасць.

Не хачу ў чужое ўбірацца,
каб лякеркі блішчэлі на нагах.

Калі-ж лапаць—адзнака нацыі,
дык і я тады рэнэгат!..

III.

Мне пляваць на съятых і на бога...
Знаю—цудаў нідзе не спаткаць.
Вось каб мне заснуць надоўга,—
сотні, тысячи год праспаць.

Я прачнуся у іншым съвеце.
Што там будзе?.. Ня мне згадаць...
Можа будзе адменены вецер
і вісечьме дзень на правадах...

Можа кожны камень заіскрыцца.
Будуць дзеци ад мяне ўцякаць.
Завядуць мяне людзі ў зъярынец
і напішуць:
„РУКАМІ НЕ ЧАПАЦЬ!..“

Буду я глядзець і дзівіцца,
як зъмянілася ўсё на съвеце.
Можа, мне як-небудзь прысьніцца.
наша поле, сонца і вецер.

Год Кастрычніка сёмы.

БРАТЫ.

Зацьвіла жоўтацьветамі восень...
Ўжо кастрычнік зямлю пакрыў.
Кроў лілася сем дзён, а на восьмы
засталося байцоў толькі тры.

Тры браты на крыавым полі—
кожны жыць яшчэ годы рад...
— Краю роднага ня ўбачу я ніколі.—
гаварыў старэйшы брат.

І другі сказаў:
— Хачу жыць я:
ня стрымаць нам ворагаў палкі;
гляну, як у залацістым жыце
буінай сіньню гараць васількі!

Трэці брат каня растрыножыў:
— Я памру, дык загіне мой край:
буду клікаць людзей я на бой апошні,
прывяду я новую рацы!

Брат старэйши лёг на пагосьце;
брат сярэдні аддаўся дзяўчыне;
брат малодшы ворагаў косьці
разъмітаў па палёх і лагчынах.

ВЕЦЕР З ПОЎНАЧЫ

Вецер з поўначы... Сынег і стынь..
Ночы ясныя... Дні залатыя..
Вострым думкам і песням цвісьці,
што жывілі-б амшары пустыя.

Нам-бы песню, каб змоўкла душа,
і крылатымі сталі словы...
Будзе сталёвей вызваніваць шаг,
будзе сэрца зьвінець сталёвей.

Будуць цені блудзіць ля прысад
і та ўзъмежках сънягі растануць...
Не пайду ніколі назад,
баявога ня кіну стану.

Брат паляжа, а з ім і я.
Срэбрам труб прагрыміць перамога ..
Для цябе, старана мая,
на мяцежных тваіх дарогах!..

Хай загіне мая галава.
Усё роўна – забудуць ці ўспомняць...
Шкадаваць?.. Дык нашто шкадаваць,
але съязою вузорыць скроні!..

Зъменяць лепшыя заўтра нас;
ляжа шлях дываном-зелянінай...
Старана ты мая, старана!..
Для цябе і жыць і загінуць...

І таму, хто душой скамянеў,
не пачуць, што жыве і дыша;
не гарэць яму, ня зьвінець
па вялікіх дарогах да ўзвышшаў.

Будзе вецер і сънег, і стынь;
сны чароўныя і залатыя ..
Цьвёрдым крокам наперад ісьці,
і ніколі запал не астыне.

26-III- 1926 г.

ЗАПЛЯЦІ ЗАЛАТУЮ КАСУ.

Запляці залатую касу.
Выйдзі ў сад і вясьне пакланіся.
Можа ўспомніць былую красу
лістапада пажоўклае лісьце...
Запляці залатую касу.

Дні і ночы разъвеюць туман...
На балоты, на росы разъвеюць...
Сож і Гомель.. Краіна мая!..
Паглядзі, як зара ружавее...
Дні і ночы разгоняець туман.

Так было... Дык ці-ж будзе так?..
Чуў я песні і казкі чуў я.
Бачыў я тваіх рэк сінь і сталь,
думаў думу з табой залатую...
Так было, дык ці-ж будзе так?

Праз палі, праз нізіны і ўзвышшы,
праз кудлатую сінь лясоў,
бачу, як навальнічыць вышаў
з берагоў крутарогіх Сож
праз палі, праз нізіны і ўзвышшы.

Вецер, вецер! Рабінавы сум
над старым, над чужкым і над новым...
Запляці-ж залатую касу,
выйдзі ў поле спаткаца з вясною...
Вецер, вецер! Рабінавы сум.

Сож і Гомель!. Краіна мая!..
Песьням—шыр!. Палынам—раздолъле...
Разъліюся песьнямі я
пра тваю неапетую долю...
Сож і Гомель!. Краіна мая!

Запляці залатую касу.
Выйдзі ў сьвет і вясьне пакланіся.
Можа ўспомніць былу красу
лістапада пажоўклае лісьце...
Запляці залатую касу.

Гомель, 19-IV—26 г.

СКАРГА І КРЫЎДА...

Скарга і крыўда... Смутак і боль,
смутак і боль наўсьцяж.

Змоўкні ты, сэрца! І мы з табой
выйдзем з нізін жыцьця.

Шлях крамяністы сярод трывог,
шлях крамяністы скрэзъ.

Прадзед вятроў—буравей Стрыбог
вывятыць сіньню скронь.

Сон залацісты сълепіць скронь
пеніцца сінь над ракой...

Месяц! Вясёлкамі затрызвонь
адя мяне і адя васількоў.

Палкая радасцьць і востры боль.

Цяжкі толькі пачын!..

Здолеем мы самоту з журбой,
здолеем перамагчы.

Шлях крамяністы сярод трывог
скончым і пройдзем скрозь.
Прадзед вятроў—буравей Стрыбог
вывятыць сіньню скронь.

5 52659



DIES IRAE, DIES ILLA...

Рым і Эляда заснулі ў палёце гадоў і ста-
годзьдзяў.

Мохам спавіты Акрополь, руінаю стаў Капі-
толі.

Мірна гандлююць алівай патомкі Гомэраў і
Брутаў.

Мора нязъмерную гладзь прасвярлі наўсь-
цяж браняносцы.

Дзень нямінучага гневу, гадзіна вялікіх зма-
ганаўняў,

будуць грымець і чакаць сваіх срэбраструн-
ных Гомэраў;
толькі ня тых, што хрыпяць пра жалезабэ-
тонны Акрополь,
ды барабанамі глушаць срэбрыстыя думкі і
песні.

Дзень неабдумнага гневу, грознай, як съмерць
навальніцы
можна пазнаць толькі ў песні, нежнай, як
майскае раньне.

Будзе і радасць і шчасцце! І гнеў буйнара-
дасны будзе...

Шкода, што Рым і Эляда заснулі ў тумане
стагодзьдзяў.

СЪЦЕЖКІ ВАСІЛЬКОВЫЯ

СЪЦЕЖКІ ВАСІЛЬКОВЫЯ.

Съцежкі васільковыя, думкі буравейныя...
Адзьвінелі раніцы сонечнымі зъвеньнямі.

А цяпер вось слова—цьвёрдыя ды звонкія
пра жыцьцё буянае, пра маю старонку.

Ой вы, казкі дзіўныя, пра пущы вузкія,
крыўдай гартаўаныя сълёзы беларускія...

Выйду ў бор стагодні... Дуб з бярозкай по-
плеч...

Хто расскажа ўнукам, што такое роспач?

Дай, сястрыца, руку мне... Сэрца непакорнае!
Дзе-ж яны, варожыя, што з душою чорнаю?

Ці ў лясох зблудзілі, ці ў балотах згінулі,—
толькі воляй, ці няволяй, нашы съцежкі кінулі.

Былі непагоды, буры ды пожары—
і ня знайдзем па мінулым ні съязы, ні жалю

Толькі часам дзікаю злосцю кроў набракне—
сэрца гневам выкіпіць—сълёз няма заплакаць...

Ад таго ўскрываюцца ўсе старыя раны
і адзін я з песняю—з маладых, ды раныні.

Можа гэта злая, сонь ды з гнілымі сокамі...
Над самотай ды над стыннюю ўеца думка со-
колам...

Прыдзе мая любая вечарам лілёвым—
ціханька мне скажа ласкавае слова...

Бура вые поначы рве дубы з карэннямі—
наша Будучына нас крыўдай ня сустрэне.

Наша Будучына з намі... У пущінах сініх
поступ цвёрды і адважны дарам не загіне.

Толькі будуць слова цвёрдыя ды звонкія
пра краіну залатую, пра маю старонку.

6-VI-26 г.

ЦІХАЗВОННЫЯ ДЫ ЛАСКАВЫЯ ДНІ...

Ціхазвонныя ды ласкавый дні
У прасторах сінякрыльых без граніц.
І мой край цяпер бліжэй мне і мілей,
Песьня родная званчэй і весялей.

Вочы сінія, ды з золота каса...
Як пра шчасьце, як пра радасьць расказаць?
Стануць дні, нібы з асеньніх клёнаў ліст—
будуць песьні чорналецьце весяліць.

Ціхазвонныя ды ласкавый дні
плешчуць раніцай з бярозавых крыніц...
Ой, вы песьні... Для сябе і для другіх
сінім съветам паланеюць берагі,
сінім съветам мармуровых стромкіх мар.
Палыноў ды буралому больш няма.
Вочы сінія, высокі тонкі стан...
І ўсёроўна ўжо—ці жыць, ці перастаць.

Ціхазвонныя, ды ласкавыя дні...
Буду з песьнямі сваімі гаманіць;
выйдзем мы да сівагрэвых дальніх гор,
да жаданых і няпетых берагоў.

2-V-26 г.

І ЖЫЦЬЦЁ СНАВАЛАСЯ...

Anat. Вольнаму.

І жыцьцё снавалася ніткаю срэбрыстаю,
і будзілі водгульле струны галасістая...
А цяпер казалі мне—праўда ці няпраўда—
што ў туманах раніцы заблуділа радасьць.
Што-ж! Калі туманіцца—знача дзень румя-
ніцца,
і расу туманамі паднімае раніца...
А ў туманах стыглых, раніцаю ўзнятых,
гэтак пахнуць съцежкі палыном і мятай.
Ой ты, раньне яснае, ды з лугамі роснымі!
Ой ты, сонца налкае, з залатымі косамі!..
Завіліся фарбы ў міліёны кольцаў,
дык паслушай песнью, песнью комсамольца.

ПАЦЕРКІ ЛІЛЁВЫЯ.

* * *

I.

Ён з далёкіх пузін
варнуўся ў родны край.
Цяжка было ісьці—
ципер супачыць пара.

Хацелася ўсё вітаць,
хацелася нанава жыць...
А людзі сказалі так:
— Ён для нас чужы!..

І пайшоў ён зноў у съвет,
у съвет, знаёмы даўно—
на брылянцістай расе
пакінуў адбіткі ног.

* * *

II.

Нам нявесела жыць —
мы шукаем забаў
Вечна у нас імжыць
тонкім туманам журба.

Змоўклі струны жыцыця,
акамянеў язык.
Зубы шчыльней зацяць
і завінціць мазгі!..

Думае кожны няўзнак:
— Умеў я жыць і любіць —
на завулках ганяў сабак,
шыбы каменінямі біў!..

* * *

III.

Вось і памёр поэт
і адзьвінела жыцьцё.
Ветра лёгкі павеў
чуць скалыхнуў трысьцё.

Адны сказалі—вар'ят,
другія сказалі—съяты,
і кожны бясконца рады,
што жар нязнаны астыў.

Зьвіла любімая косы,
другому сябе аддала
раньнем мутным і росным,
калі гусьцела імгла.

18—Х—25 г.

АСЫПАЕ ЧЭРВЕНЬ БЕЛЫ САД.

Асыпае чэрвень белы сад.
Сок калінавы лугі апаясаў...
Глянь, як раніцы чырвоняе віно
срэбраногія бярозкі заліло!

Разважалі—быць нам ці ня быць—
шмат зрабілі—трэба шмат яшчэ зрабіць...
Стай на варце адзінокай сіні клён;
ўсім—і блізкім, і далёкім—наш паклон.

Прывітанье шчыра—ад души ...
Сіл няма такіх, каб нас перадушыць!
Мора пенай разаб'еца аб граніт—
хай-жа кажуць, што ні мэты, ні граніц.

Заплятайцеся пралескі у вянок—
плешча радасці чырвонае віно.
Будзе вецер сівагрывы варажыць
пра свае ці пра чужыя рубяжы.

Што нам пацеркі з старых рабін?
Можам самі сабе съцежкі церабіць;
хопіць сілы для чужых і для сваіх,
каб сабою перамогу засланіць.

Будзе праўда з тым, хто перамог,
пераможанаму—крыўда і ярмо...
Ой ты, клён сінягаловы, стройны клён,
па-над возерам празрыстым, быццам шкло!

Асынае чэрвень белы сад.
Сок калінавы лугі апаясаў..
Нашай раніцы чырвонае віно
срэбраногія бярозкі заліло.

ЗЬВІНІЦЬ ПРАСТОРАМІ ТУГА.

Зьвініць прасторами туга
і кут далёкі бліжай, бліжай.
Ізноў асінавая гаць
мае напевы закалыша.

Ў зялёных гацерках бяроз,
съятлей ад ранняня і ад сонца,
маячыць сівы вербалоз,
сасонка туліцца к сасонцы.

О, маєм вытканая сіны!
Які напеў, якія словы,
каб шалясьцелі каласы
і бор гудзеў сінягаловы.

Ужо цяпер—ня тыя дні.
І я прышоў сюды з паклонам.
І будзем думаць мы адны
не пра тугу і не пра клёны.

Успомнім, колькі мы прайшлі,
якія зналі пуцявіны—
пабеды эвон і славы кліч—
шлях вінаватых і нявінных.

Ўсё помню я... І цьмяны бор...
І мост, і пруд паміж чаротаў...
О, як прайсьці з такої журбой
скроздь сівер люты, стынь і слоту?

Гатоў загінуць на мяжы,
гатоў і плакаць і съмяяцца.
І хочацца ня дарам жыць,
але гарэць і разгарацца.

Прайду праз гаць, праз строй асін
з дарог прывычных і далёкіх.
Пачну съпяваць пра тую сінь,
што першую спаткала вока.

Ізноў асінавая гаць
мне тыя казкі наварожыць,
што начала глушкиць туга
напевам сумным і варожым.

Пра маём вытканую сінь
скажу я зноў такія слова,
каб шапацелі каласы
і залацісьцей і сталёвей.

20-V-1926 г.,
с. Таль.

СКРЫЖАЛІ

СКРЫЖАЛІ.

(Цыклъ вершаў).

1.

За мастом разышліся вілаватыя съцежкі,
разышліся дарогі...

І трава пры дарозе, і дзірван на узьмежках,
і туман крутарогі.

Не прайсьці, не праехаць і назад не вярнуцца
праз бары, дзе бярозы верхавінамі гнуцца—
разышліся дарогі.

2.

І праз вецер заходні, і праз вецер і слоту
пахне днём і вясною.

Не магу і ня здамся... Будзе ў песьнях яснота,
будзе сонца са мною.

Займжыць пазалотай лёгкакрылая песьня
і ня будзе самотна, і ня будзе мне цесна—
пахне днём і вясною.

3.

Там, у сонцевай хаце, што на ўзьмежку нябё-
саў,

пазалочаны ганак.

Ходзіць месяц блявы і галосіць, галосіць,
як забыты каханак.

Пойдзе месяц надхмар'ем на зялёныя ўзгор'i,
і да самага ранняя вартаваць будуць зоры
пазалочаны ганак...

4.

Будзе плакаць дзяўчынка, будзе плакаць а 1
боля,
будуць сълёзы, як срэбра.
Бо на першае гора не забыща ніколі—
мусіць, гэтак і трэба.
Калі ляльку пабілі, не паможаш нічым тут—
над пабітаю лялькай будзе плакаць дзяўчынка,
будуць сълёзы, як срэбра.

5.

Можна ў горы з усмешкай, можна плакаць
ад шчасъця—
будзе сэрца, як крэмень.
Засумуе асіна, стане лісьцямі шастаць,
стануць стыгнуць карэнъні.
Дні з начамі праскачуць, як шалёныя коні.
Цела зробіцца кволым, стануць срэбнымі
скроні—
будзе сэрца, як крэмень.

6.

Выйду, выйду ў нізіны, дзе прасторы і вежы.
Загарацца сузор'і.

Ў кім гарачае сэрца, таго смутак драпежны
ня супыніць, ня зморыць.

Выйду, выйду на горы, дзе лунаюць сусъветы
кіну песьню ў пагоню за мяцежнікам-ветрам—
загарацца сузор'і.

7.

І ні лятае гора, ні балючая крыўда
 не павіснуць на крыльлях.
Прыдуць людзі ліхія, ды з каменънямі прыдуць
 прыдуць з крыкам зъвярыным.
Будуць бэсьціць адважных, што ўзыняліся на
 ўзвышшы,
і ад злосъці бясьсільнай, як ваўкі заскавы-
 чуць—
не павіснуць на крыльлях.

RI3A

ЛЕНДА.

Кніга ў чырвоным саф'яне,
літары кованы з золата.

Срэбрам звонкім затканы
мудрыя казкі пра волатаў.

Сінія столкі съцелюца,
льсьняцца імглою раньня...
Вобразаў дзіўных мяцеліца,
палкія строфы корана!..

Індыі сінія нетры,
сказ многатварага Вішну...
Гэта Усходу ветры
зорамі съцежкі вышылі.

Зывіткі старая разгорнуты:
казкі расскажа папірус,
як для Ізіды і Горуса
з мёртвых устаў Озірыс;

пра пекнату Суламіфі,
пра разъбяра Хірама...
З мармуру белага—міфи,
з золата строфы корана.

Кніга ў чырвоным саф'яне,
кованы словы з золата.
Ў сінія столкі затканы
мудрыя казкі пра волатаў.

МАЛІЛІСЯ ПАД КРЫЖАМ.

Маліліся пад крыжам,
хісталіся ад зморы;
а я, як чорнакніжнік,
лічу на небе зоры.

Ш укаю я заўзята
дарогі з родных вязяў—
мкне сэрца азыята
у сінь таемных Азій;

да казак сінявейных,
няпісанае праўды...
Самкнуць такія зывенныі,
каб заіскрыла радасьць.

Спазнаць такія далі,
знайсьці такія тропы,
каб праўнукі ня зналі
ні Азій, ні Эўропаў...

Ці будзе, ці ня будзе—
імкненьне ёсьць і воля...
І прагнуць, прагнуць грудзі
Прастораў і сваволі...

АДЫЙШОЎШЫМ

ПЕСЬНЯ НЕДАПЕТАЯ...

Песнья недапетая... Песнья абарваная...
Кводая і стромкая ў ясных фарбах раньня.
Вось такою песньяй, каб аж думкі стыглі,
ўзыняцца, захлынуцца і жыцьцё ўсё выліць.
Каб рассыпаць сэрца яснымі каралямі,
празвінець вясёлкаю па-над сінім краем—
не адзін загінуў, не адзін загіне
з песньяй лебядзінаю пра сваю краіну.
Сіні край з балотамі, ды з лугамі роснымі,
з ценьмі бурштыновымі, з шэрымі пракосамі...
Мы ўжо не заблудзім ў съцежках палыновых,
бо буйней песні і сталёвей словаи.
Ўсё аддаць прыгожаму... Ўсё жыцьцё убогае.
Распыліцца ў радасным, а сабе—нічога.
Што ў жыцьці жаданьней хараства і съвету—
радасьці бязьмежнай сінякрыльых ветраў...
Адару краіну я сэрца свайго скарбамі;
змалку і да съмерці—ў залацістых фарбах...
Можа і загіну... Можа ўспомняць людзі...
Мо' заплача любая, а пасъля... забудзе.

МАКСІМУ БАГДАНОВІЧУ.

Жоўты жвір на забытай магіле
жоўтым лісьцем асыплюць ліпы.
Ты адзін на чужыне загінеш,
і труна пад рыдлёўкай ня скрыпне.

Парастуць аксамітам зялёным
дзікі мох ды глухое зельле;
можа ўночы сава адтрызвоніць
на тваім невясёлым вясельлі.

Белы месяц на варту пойдзе;
стануць золатам дні асыпацца.
Палятуць журавы на поўдзень—
залаціць з табой прывітакца.

І спытаеш у птушак вольных:
— Беларусь Беларусьсю ці стала?
Бо бяз ліку крыўды і болю
адзьвінела ў палёх касьцямі.

У ВЯНОК С. ЕСЕНІНУ.

Прыдзе новы такі, ці ня прыдзе...

Быў адзін...

І рашиў...

І змог.

А чаму?..

Можа ў болі і крыўдзе
чалавека поэт перамог?

Ня дрыжы на асіне ліст,

Ты ня гойсай, вецер, па ўзвышшах...

Скажуцы: памёр поэт—скандаліст,

скажуць—быў ён на съвеце лішнім.

Запаліце жалобы агні—

хай усюды яны загарацца:

на поэце разанскіх ніў

беларуская песня плача.

29—XII—1925 г.

КРЫЛАТАЕ

ЎСЁ ЗАГІНЕ.

К.

Ўсё загіне ў съвеце, ўсё загіне—
не загіне толькі палкі момант...
Разаб'еца час, як кубак з гліны,
сэрца-ж загарыцца, як салома.

Гэты верш ад п'янага настрою,
ад чырвоных губ і пацалункаў...
Эх, маё ты шчасьце залатое,
у якіх шукаць цябе завулках?..

Пройдзе ноч... Ізноў настане раньне;
закрасуе сонца жар-малінай...
Мо' другому сэрца ты параніш...
Абнімуся я з другой дзяўчынай.

І ў срэбных перазвонах вецыца
булзеш вусны цалаваць другому...
Ўсё загіне, ўсё загіне ў съвеце—
не загіне толькі палкі момант.

Студзень 1926 г.

ЗАЛАТАВАЛОСАЙ.

H. B. прысьвячаю

П'яны вечар і п'яны дзень
Толькі сэрца шалёна стукоча.
Ў гэты вечар глядзець і глядзець
ў васількова-глыбокія вочы.

Сэрцу воля і думкам палон:
на хвіліну-жыць і ня думаць.
Чырвань залата ў песні ўпляло
новы сказ пра цябе, маладую.

Пацалунак гарачы... І раптам
нечаканы, нясьмелы адказ...
Наша шчасьце і наша сьвята
ў нашай волі і ў нашых руках...

П'яны вечар і п'яны дзень...
Нібы майская песня ў восень.
Толькі ў сінія вочы глядзець,
ды сплятаць залатыя косы...

1—I—1926 г.

ВЫЙСЬЦІ Ў ШЫРОКІ СЪВЕТ...

Выйсьці ў шырокі съвет,
глянуць навокал...
Дня залаты прасъвет,
сонца сталёвыя крокі!..
Так, як другія, жыць—
трэба съмяяцца!..
Гэта віно імжыць,
лёгкім імжыць румянцам...
Воўчых съцяжынак шмат
на раздарожжы...
Тых разудалых няма—
сэрца тугой варожыць.
Можа ў начной расе
песьні замоўкнуць...
Дня залаты прасъвет
сонца сталёвыя крокі!..

ПОМНІШ ЗІМУ І МАРОЗЫ.

Помніш зіму і марозы,
браму і мёрзлае веъце?
Быў я п'яны і цъярозы
і шчасльвейшы у съвеце.
Гнілое, зъбітае слова —
а як сказаць іначай?..
Ўсё-ж такі я ня зломак,
і кроў у сэрцы гарачая.
Выйдзем з табою поруч
на шлях широкі жыцьцёвы —
можа радасць і гора
родзяць лепшыя словы.
Страхі ўсе і пагрозы
згоніць шалёны вецер...
Помніш зіму і марозы,
Браму і мёрзлае веъце?

І ТУГА І ВОСЕНЬ...

І туга і восень—
ня зывіняць калосьці...
Сэрца не замоўкне
аб лістох пажоўкlyx.
Горы і нізіны
съвет завесе сіні;
плачу і съмлюся—
песьня гасьне, мусіць...
У чырвані лагчыны
сталі дзьве дзяўчыны,
розныя ablічкам ..
І абедзьве клічуць.
І у першай косы,
нібы ліст увосень...
Плачу і съмлюся—
песьня гасьне, мусіць.

ЎСЁ АДДАМ ЗАЛАТОМУ ЖЫЦЬЦЮ Я...

Ўсё аддам залатому жыцьцю я
для других гадзін...

Бачыць сэрца ўсё і чуе—
маладое нашто маладзіць?..

Ад сваіх, ад чужых раздарожжаў
я іду далей...

Шмат напеваў у нас прыгожых,
а хацелася-б весялей.

Вось і ўсё... За часінай часіна—
тэтак дзень за днём.

Бач, як раніца закаласіла!..
Дык няўжо-ж цяпер мы зас্বнём?

І таму, каго дзень не хвалюе,
песні гэтакай не нарадзіць.

Ўсё аддам залатому жыцьцю я
для других гадзін.

Тлумачэнныі слоў.

Dies irae—на латыні—дзень гневу.

Эляда—стараадаўняя назва Грэцыі.

Трыумф—урачыстасць перамогі ў старым Рыме.

Стрыбог—бог ветру у беларусоў і ў славян наогул.

Капітолі—храм у Рыме,—прысьвечаны галоўнаму рымскаму богу.

Акрополь—храм у грэцкім горадзе Атэнах.

Гомэр—вядомы стара-грэцкі поэта.

Брут—гэроі рымскай гісторыі—падняў паўстаньне супроть рымскіх цароў і ўстановіў рэспубліку.

Скрыжалі—каменныя дошкі з высечанымі тэкстамі.

Коран—магамэтанскае эвангельле.

Вішну—адзін з індыйскіх багоў.

Озірыс, Ізіда, Горус—эгіпэцкія богі—бацька, маці і сын.

Папірус—раскольна, лісты якой замянялі стараадаўнім эгіпцянам паперу.

Суламіфь—жонка яўрэйскага цара Саламона, якая вызначалася сваёю пекнатою.

Хірам—вядомы разьбяр часоў Саламона.

Чорнакніжнік—чарадзей.

ТАГО-Ж АЎТАРА

- Беларусь бунтарская. Вершы БДВ 1922.
Сонечнымі съцежкамі. Вершы. Выд. ЦБ Маладняка 1925.
Шанхайскі шоўк. Поэма. Выд. ЦБ Маладняка 1926.
Паланянка. Поэма. (Рыхтуеца да друку).

З Ъ М Е С Т

DIES IRAE

Стар.

<i>Маладняку</i>	5
<i>Дням ня змоўкнуць</i>	7
<i>Трыумф</i>	9
<i>Браты</i>	12
<i>Вечер з поўначы</i>	14
<i>Запляці залатую касу</i>	16
<i>Скарга і крыўда...</i>	18
<i>Dies irae, dies illa</i>	20

СЪЦЕЖКІ ВАСІЛЬКОВЫЯ

<i>Съцежкі васільковыя</i>	23
<i>Ціхазвонныя ды ласкавыя дні...</i>	25
<i>І жыцьцё снавалася</i>	27
<i>Пацеркі лілёвые</i>	28
<i>Асыпае чэрвень белы сад</i>	31
<i>Зъвініць прасторамі туга</i>	33

СКРЫЖАЛІ

<i>За мастом разышліся вілаватыя съцежкі...</i>	37
<i>І праз вечер заходні...</i>	38
<i>Там, у сонцевай хаце...</i>	39
<i>Будзе плакаць дзяўчынка...</i>	40
<i>Можна ў горы з усьмешкай...</i>	41
<i>Выйду, выйду ў нізіны...</i>	42
<i>І ні лятае гора...</i>	43

АЗІЯ

Легенда	47
Маліліся пад крыжкам	49

АДЫЙШОЎШЫМ

Песьня недапетая...	53
Максіму Багдановічу	54
У вянок С. Есеніну	55

КРЫЛАТАЕ

Ўсё загіне	59
Залатавалосай	60
Выйсьці ў шырокі съвет...	61
Помніш зіму і марозы	62
І туга і восень	63
Ўсё алдам залатому жыцьцю я...	64
Тлумачэнныі слоў	65

1964 г.

Бел. 2005



✓

A large red checkmark is drawn diagonally across the page, starting from the bottom left and ending near the top right.



B0000003 12 1 187